





Пленум абавязвае мясцоваы партыйныя і фабрычныя арганізацыі паставіць задачу разгортвання вырабу прадметаў шырокага спажывання, як адну з важнейшых задач гаспадарчай і партыйнай работы... (3 паставы лпенскага аб'яднага пленуму ЦК і ЦКК КП(б)Б)

Завод „Пралетары“ выкінуў на рынак дадатковую прадукцыю з адкідаў

ГОМЕЛЬ. На машынабудавальным заводзе „ПРАЛЕТАРЫ“ б'юць шмат адкідаў вытворчасці, якія раней поўнастаўца перадавалі ў „Рудмэталію“.

Зараз спецыяльная брыгада з 8-мі чалавек вырабляе з адкідаў прадметы шырокага спажывання. Паводле плану, завод павінен выпускаць прадукцыю шырокага спажывання да канца году на 40 тыс. рублёў: 2 тысячы ўтулак для малёс, 2 тыс. камплектаў зуб'яў для барон, 2 тыс. брускоў і малаткоў, 3 тысячы матыг, 2 тысячы ўхватаў. Для вырабу гэтых прадметаў скарыстаўца ўсканя інвентар на першы погляд „дубоўз“, розныя адкіды вытворчасці.

Заводам ужо выпушчана 500 штук паўосак, 300 ўтулак, 200 пар капальнік, 100 пар брускоў і малаткоў і 300 зуб'яў для барон. Прадукты шырокага спажывання перадаюць у ларкі і краны, якія абслугоўваюць калгасны рынак, які прадаюць калгаснікам і аднаасобнікам па сабекошту.

Заводзкія арганізацыі павінны правесці агульна-заводскі суботнік па зборы адкідаў на двары і цэхах. Трэба таксама вырашыць пытаньне аб скарыстанні драўляных адыходаў мадэльнага цэху.

(БЕЛТА).

Ініцыятыва, якую трэба пашырыць

Барысаўскі і Чашнінскі райпрамсаюзы шырока развіваюць сусветны гандаль прадметамі на рынках.

Барысаўскі райпрамсаюз арганізаваў на рынках майстэрні па рамонту абутку, цырульні, чайную і закускую, упрыгожвалі ларкі і палаткі рознымі дэкарацыямі на пытанні аб выкупе прадметаў шырокага спажывання. За адзін дзень барысаўскі райпрамсаюз прадаў розных тавараў на суму каля 7.000 руб.

Чашнінскі райпрамсаюз адкрыў на рынку 18 ларкоў. За адзін дзень ён меў выручкі звыш 10.000 руб., дашы сям'яству шырокі асартымент тавараў.

Жухавіцкі.

На Бярэзінскім камбінаце арганізаван уцільцэх

Бярэзінскі камбінац прыступіў да рэалізацыі паставы партыі аб выпуску прадметаў шырокага спажывання. Камбінац арганізаваў ужо ўвільцэх, які вырабляе з адкідаў фанарыга заводу, што раней ішлі ў тошчу, навучальны прылад: трыкутнікі, лінейкі, шахматыны дошкі і інш.

У гэтым годзе мяркуюцца выпусціць зрадкаў шырокага спажывання на 200.000 руб. Падробленыя іліі скарыстання адкідаў вытворчасці прадметаў работы фанарыга заводу—рацыяналізатар тав. Гейдэнсон.

Апрача скарыстання адкідаў, мяркуюцца апрацаваць і іншыя адкіды фанарыга са звышнімі і спінак для мэбля прыблізна на 10.000 дзесяткаў сідэнаў у год.

Таксама павялічваецца выпуск запалак



Выраб прадметаў шырокага спажывання ў кваліфікацыйным цэху зав. «Камунер»

Адкіды аўчыны—на выраб шапак і рукавіц

ГОМЕЛЬ. Гомельскія аўчына-футравы завод „ПРАЛЕТАРСКІ ШЛЯХ“ зьяўляецца адным з тых прадпрыемстваў, якія карыстаюцца найбольш развітым станам апрацоўкі аўчыны і шкураў.

Вытворчасць поўнастаўца механізацыя, электрыфікацыя прыводзіць у рух машыны. Рэвалюцыйна-тэхнічны і вынаходніцкая думка значна дазваляе палепшыць умоў працы і арганізацыю вытворчасці. На ўсе працэсы выпуску гатовых аўчыных патрабавалася 23 дні; майстар аўчынага цэху тав. Сарокін унёс прапанову, імя дэталёва выпусціць аўчыну праз 15 дзён. Эканомія ад гэтай прапановы—70.000 руб. у год. Брыгада заарыентаваў, дэжурныя рацыяналізатары працы, звыліла сабекошт раскору на 2 рублі на адштуку.

Завод звыш выпусіла 1.200 аўчын у дзень. Зусім надаўца—год-два таму назад ён выпусіла 350.

Вялікія вынікі даюць выкарыстанне адкідаў вытворчасці. На заводзе прадуць ўвільцэх, які з аброскаў аўчыны і адкідаў паўпрукі паўпрукі рукавіцы, цёплыя шапкі, каўчуркі. Увільцэх даў ў год эканамічны эфект больш, чым у 30 тыс. руб. Н. Г.

Не скарыстаны мясцовыя рэсурсы

БАРЫСАУ. Папярочная фабрыка „Прафінтэр“ мае ўсе магчымасці для таго, каб палепшыць выпуск прадметаў шырокага спажывання з адкідаў вытворчасці. Фабрыка штодзённа дае звыш 50 мтр. папярочных штуроў. Адміністрацыя ідзе па шлях найменшага супраціўлення, прадаючы гэтыя адкіды іншым прадпрыемствам.

Між тым, можна палепшыць выпрацоўку з іх каўчуркаў і папярочных штуроў. Каб арганізаваць цэх па пераапрацоўцы папярочных штуроў, патрэбна ўсяго 10.000 руб. Між тым, уцільцэх штуроў можа даць 5.000 руб. Работа цэху за 2-3 месяцы аўчыны кошт абсталавання.

Балансаводзец п. Іваніца гэтай справы. Вакол пытання ўвільцэх адкідаў п. мабілізацыя грамадзянскай фабрыкі. Х.

За культурную праекдную дарогу

СЬЛЕДУЙЦЕ ПРЫКЛАДУ КРУПСКАГА РАЁНУ! Ён перавыканаў асноўныя заданні па дарбудуўніцтве

На дасягнутым ня спынімся РАПАРТ

Гадзое заданне па дарожным будуўніцтве ў Крупскім раёне выканана на 10 ліпеня ў наступных паказальніках: Загатоўлена і вывезена лесу — 111,4 проц.; загатоўлена і вывезена каменныя на 160 км. звыш плану; выканан план прывяжвання дарог у праектны стан — на 132,2 проц.; пабудавана мастоў — 75 проц. плану, адрамантавана старых — 503 проц.; прапанавана кашаў — 60 проц., загатоўлена і выкладзена шапак — на 120 км. звыш плану.

Недывыкананне плану пабудовы мастоў тлумачыцца тым, што Вучарэ не дастаў праектаў.

Усё работу па дарожным будуўніцтве праводзім на аснове сацыялістычнага спаборніцтва і ўдэрніцтва, шляхам масвай работы. На дасягнутым ня спынімся. Будзем працягваць барацьбу за добрае дарогі.

Дарожны інспэктар Крупскага раёну — ІЗМЕР. Дарожны тэхнік — ВЯЛЧЫНСКІ.

ЗМАГАЙЦЕСЯ ЗА ПОЎНАЕ ВЫКАНАННЕ ПЛЯНУ Да ўсіх калгаснікаў і бядняцка-серадняцкай часткі аднаасобнікаў БССР

Рабочая кляса і працоўныя салітарна Сарэчкага Саюзу звыш рэагуюць на барацьбу з іждэнай спадчынай мінулага — безработжам.

Мы, калгаснікі калгасу „Чырвоная зьмена“, Шайскага сельсавету, Крупскага раёну, адчуваючы на сваіх пляцох жакасыя безработжы, усе як адзін аказваем практычную дапамогу дарбудуўніцтву.

Месячнікі, які абвешчаны цэнтральным штабам пры ЦК КП(б)Б, стаў для нас месцічым кітунь прарываў у падвоцы каменныя да трасы.

Мы давалі да кожнага калгасніка паставы ўраду, папулярызавалі важнасць дарожнага будуўніцтва, мабілізавалі ўсе сілы і ўвагу на выкананне плану вывазі камення. Атрымаўшы заданне ў 110 км., мы выстулі дзень, дзясуючы шырока разгортваючы сацыялістычны, мы выкапалі 145 проц. плану каменныя.

На гэтым мы ня спынімся. Мы і далей працягваем вывазку і даб'ёмся нічо больш значлага павялічвання кантрольных заданьняў. Апрача гэта пераключымся на выклад на трасу для практычнай работы на дарогах.

Зварачаемся да ўсіх калгаснікаў, бядняцоў і сярэдняцоў — аднаасобнікаў Беларускага сацыялістычнага будуўніцтва на агульных сходах калгаснікаў, бядняцоў і сярэдняцоў — аднаасобнікаў паставы ўраду, выкладчы на гэтых сходах канкрэтныя меры і меры на вышэйшым тэмпе дарбудуўніцтва, перанесце вопыт перадавых брыгад у адстагоны. Даб'ёмся поўнай жывацкай абалічкі на рабочым. Арганізуйце масавыя вывазкі на трасу, змагайцеся за максымальную эфектыўнасць у рабоце.

Даб'ёмся па што-б там ні стаў коўнага выканання заданьняў ў самы краты час. Ад імя агульнага сходу калгаснікаў калгасу „Чырвоная зьмена“.

Стол заставіць увагу і на якасці запалак звыш. Больш рад фатаў, каб па-



ПРАДУКЦЫЯ АУТАМАБІЛЬНАГА ГІГАНТУ (НІЖНІ НОУГАРАД) ЗА НЕКАЛЬКІ ДЗЕН.

Адміністрацыя.. сьмяецца

(Ліст адпачываючых)

5 ліпеня мы прыбылі ў Ждановіцкі дом адпачынку. Нас змясцілі ў палаткі № 8, якая знаходзіцца ў самага краю тэрыторыі дому адпачынку. У гэтым месцы часта бываюць паказкі Адміністрацыі прыбышых аб гэтым не папарадзіла і 8 ліпеня, калі ўсе вышлі з палаткі нас абакраці. Украдзена розных рэчаў на 1000 руб. Калі падпрэфіш звырнуліся да загадчыка дому адпачынку Ракоўскага, дык ён пачаў сьмяцца з адпачываючых.

Гэта не мал справа пільнаваць нашы рэчы. Тады мы звырнуліся да сакратара партыйнай іждэкі, ён нам адказаў, так як і загадчык.

Зусім непадушчальны адносіны Крмышчуку да гэтай справы. Крмышчуку яшчэ ў чатыры гадзіны ведаў аб паказках. Сеньня ўжо 10 і Крмышчуку яшчэ ад чырвона-гвардзейцаў і прадстаўленні ім ільгот на выконвацца. Партыяна-скае камісія б'юць іждэкі і ведаю, праца сирок іх не праводзіцца. Партыяны ня ведаюць тых ільгот, якія ім належыць.

У Рагачоўскім раёне ўсё шмат чырвоных партызан і чырвона-гвардзейцаў і прадстаўленні ім ільгот на выконвацца. Партыяна-скае камісія б'юць іждэкі і ведаю, праца сирок іх не праводзіцца. Партыяны ня ведаюць тых ільгот, якія ім належыць.

Адамовіч, Нантар, Руцэбэрг. Ад рэдакцыі: „Зьвіда“ чакае ад МенскайТарКП РСІ неадкладнага рэагавання на сутнасны факт, закрануты ў гэтым лісьце.

Чарвоныя партызаны па заўвагай

Па Рагачоўскім раёне ўсё шмат чырвоных партызан і чырвона-гвардзейцаў і прадстаўленні ім ільгот на выконвацца. Партыяна-скае камісія б'юць іждэкі і ведаю, праца сирок іх не праводзіцца. Партыяны ня ведаюць тых ільгот, якія ім належыць.

Іншых нашых гарадох партызаны карыстаюцца рознымі прыёмамі, у Рагачоў-ж яны зусім забыты, на іх ніхто ня звяртае ўвагі.

І ня ведаю, да якога часу будзе б'юць іждэкі Рагачоўскага партызанскага камісія. Я думаю, што цэнтральная партызанскае камісія дапаможа партызанам і чырвона-гвардзейцам Рагачоўскага раёну атрымаць належныя ім ільготы, прымуціць працаваць Рагачоўскую камісію.

Грыгор'ёў

Чого ня ўбачыла камісія

(Ліст рабочага)

Вядуца на нашай лямпавай фабрыцы „Чырвоны Кастрычнік“ (Менск) была камісія гараватку па абследваньні фабрыкі. Гэта камісія абшліла ўсю фабрыку, рабіла тэст, што наладзіць рабці камісія, але ня высветліла прычыны, якія трымаюць фабрыку ў прыравне, бо дырэктар фабрыкі Млелу-скі ўвёў добра „втрываць очка“.

Камісія ня ўбачыла таго, што кожны год на фабрыцы псуецца шмат матар'ялаў. У мінулым годзе з прычыны безгаспадарчых адносін кіраўніцтва згніло больш тэны лямпу. У гэтым годзе згніло таксама 2 тэны лямпу і 2-га ліпеня яго закапалі ў лямпу.

На фабрыцы наглядзца выліся цяжкасць рабочых. Дырэктар фабрыкі гэта тлумачыць тым, што нібы рабочыя на фабрыцы захворваюць на рэўматызм і пакароўку працы. Але гэта толькі адгаловка. Калі захворваюць на рэўматызм, дык толькі ў лямпавым цэху і то рэдка. Рабочыя ўвільцэх больш усяго з варочацкага цэху, дык іграз захворваньняў гэтых ня бывае.

Спасыланнем на захворваньні дырэктар хоча замазаць сапраўдны прычыны цяжкасці рабочай сілы. Галоўная прычына ў тым, што на фабрыцы не змагаюцца за ро-

Хто-ж адказвае за глум каштоўнага апалу

(Ліст рабочага)

Поспехі навігацыі ў значнай ступені залежаць ад таго, наколькі водны транспарт будзе забяспечаны апалам. Язрэ гэтага кіраўніцтва Дняпроўскага басэйну ня ўлічылі. На б'юшні дзень транспарт басэйну асвоеным відам апалу — вугалем — не забяспечалі.

Хто-ж вінават у гэтым? Некаторыя аднаасобныя работнікі судна-механічнага сектара і галоўны інжынер кіраўніцтва воднага транспарту Дняпроўскага басэйну тлумачыць падобнае апалу нізкімі лімітамі Нармадова. Калі-ж глыбокі прааналізаваць справу, вывад атрымаецца іншы.

Прычыны недакучку вугалю тлумачыцца перш за ўсё тым, што гэты каштоўны апал выкарыстоўваецца без належнага ўліку і эканоміі. У час леташняй навігацыі кіраўніцтва басэйну атрымава 15.570 тон вугалю.

Выдадзана-ж за гэты час толькі 10.000 тон. Дзе падзецца 3,5 тэны тон вугалю — ніхто з работнікаў кіраўніцтва басэйну ня ведае і ніхто ня адказаў за зніжэнне такой значнай колькасці апалу.

У гэтым годзе кіраўніцтва басэйну ня ўлічыла вопыт мінулага году. Вугаль, які і раней, выдадзена-ж б'юць іждэкі і дрэнна захоўвацца. Так, на прыстані Рэчыца атрымаць зменены разам з вугалем больш нізкі якасці, а на прыстані Гомель звыш 10 гагонаў вугалю, які належыць вольнаму транспарту, быў забраны чыгуначна, ад чых кіраўніцтва прыстані нават ня ведала.

Усе гэтыя факты сведчаць аб тым, што ў справе захавання і выкарыстання апалу кіраўніцтва басэйну ня ўвёў добра. Ніхт за гэта не адказвае і тымчасм тон апалу марна гінуць.

Свой.

Калі-ж, нарэшце, будуць прыняты меры

Ужо № 19/15 па вул. Бухарына (жалк 168) дыкме каля 15 рабочых сем'яў. У апошні дні яны абураны недадушчальнымі адносінамі да іх бытавых умоў з боку кіраўніцтва і іншых устаноў.


Справа ў тым, што двор — у нарыўнай антэсатарным становішчы. Куток двара зайты брудам, ім нават падтолены кравінікі мяхароў суседняга дому.

На гэта ня раз скардзіліся жыхары загадчыку дамай Дзясючу.

Прыем меру, — адказаў ён.

Прайдзіце некалькі дзён. Дзясюч мёр ня прычыніць прадпрыемства.

Ныхары.



Палівае „плёны“ сваёй працы.

